



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СА «ЗВЯЗДОЙ» — У НОВЫМ ГОДЗЕ!

Ідзе падпіска на I пайгоддзе і I квартал 2009 года

Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)

| Індэкс | на 1 месяц | на 3 месяцы | на 6 месяцаў |
|--|------------|-------------|--------------|
| 63850 (індывідуальны) | 10120 | 30360 | 60720 |
| 63145 (індывідуальны льготны для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны) | 9570 | 28710 | 57420 |
| 63858 (ведамасны) | 16170 | 48510 | 97020 |
| 63239 (ведамасны льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя) | 14740 | 44220 | 88440 |

Канцэпцыя будаўніцтва і развіцця Узброеных Сілаў да 2020 года і новы План абароны зацверджаны ў Беларусі

Савет Бяспекі Беларусі зацвердзіў Канцэпцыю будаўніцтва і развіцця Узброеных Сілаў да 2020 года, а таксама новы План абароны краіны. Адапаводныя дакументы 15 снежня падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, пад старшынствам якога прайшоў пасяджанне Савета Бяспекі.

Адзначаючы пасяджанне, Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу на істотным змяненні за мінулыя гады эканамічнай і ваеннай абароны ўмоў, якія ўплываюць на абарону дзяржавы. Пэўную трансфармацыю зведалі метады і формы сучаснай вайны.

Сярод знешніх умоў галоўным з'явілася змяненне ваенна-палітычнай і стратэгічнай абстаноўкі ў Еўропе і свеце. «Міжнароднае права ўжо не можа абараніць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы, якая не мае дастатковай сілы для адбіцця магчымай агрэсіі. А вайна, на жаль, сакрэтна прызнаецца некаторымі дзяржавамі прынамным інструментам іх знешняй палітыкі», — сказаў Прэзідэнт.

На яго думку, у гэтых дэлегіях не простых умовах неабходна праводзіць паслядоўную палітыку, накіраваную на ўмацаванне аўтарытэту краіны на міжнароднай арэне. Менавіта таму неабходна звярнуць увагу, з аднаго боку, на якаснае ўмацаванне Узброеных Сілаў рэспублікі, а з другога — на больш актыўную абарону міралюбівых пазіцый і вылучэнне канструктыўных ініцыятыв.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь выступае за будаўніцтва новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі, якая ўлічвае інтарэсы дзяржавы. Беларусь таксама захоўвае адданасць мэтам і ідэям усагубальнага ядзернага раззброення, нераспаўсюджвання зброі масавага знішчэння і адпаведных тэхналогій. Краіна пашырае ўдзел у дзейнасці міжнародных і рэгіянальных арганізацый у галіне міжнароднай бяспекі і кантролю над узбраеннямі.

Гаворачы аб унутраных умовах, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўстойлівае развіццё эканомікі і сацыяльна-палітычная стабільнасць у грамадстве даюць магчымасць Беларусі забяспечыць высокі ўзровень абараназдольнасці і абарону суверэнітэту. Важнейшым на працягу ўмацавання нацыянальнай бяспекі — у дзель краіны ў міжнародных сістэмах бяспекі. Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы, а таксама ў стварэнні адзінай абароннай прасторы з Расійскай Федэрацыяй.

Шляхі, спосабы і паслядоўнасць вырашэння задач абароны краіны адлюстраваны ў новым Пляне абароны, дадаў кіраўнік дзяржавы. «Якім будзе аблічча нашай арміі праз 10-12 гадоў, трэба думаць ужо сёння. Працэс перспектывага будаўніцтва і развіцця Узброеных Сілаў павінен быць дакладна вывераны, пралічаны і спланаваны», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён адзначыў, што сёння на абарону дзяржавы, абарону незалежнасці, грошы шкадаваць не будуць, але кожны рубель і кожны напракм дзеянні павінен быць дакладна пралічаны. «Зыходзіць трэба з таго, што ніхто маштабна не ведае вайны ў Беларусі не будзе. І калі ўжо рыхтаваць нашу армію, то неабходна паспрабаваць зазірнуць у будучае і вызначыць, які характар будзе мець агрэсія. Трэба працаваць на недапушчэнне таго, каб наша краіна была падвергнута агрэсіі або яе пагарзе», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Надвор'е на гэтым тыдні будзе ўмерана марознае, без істотных ападкаў

Аб гэтым паведамляе БЕЛТА начальнік аддзела гідрометэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Людміла Парашук.

Уначы будзе 3-9 градусаў марозу. Днём чакаецца ад мінус 4-5 градусаў да ўсходу да нуля-плюс 2 градусаў на захадзе. У другой палове тыдня ападкаў і выглядзе снегу прайдуць толькі месцамі. Тэмпература паветра 18 і 19 снежня будзе ад нуля да мінус 7 градусаў. Днём яна наблізіцца да нуля, гэта значыць будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. У выхадны надвор'е зноў будзе без ападкаў. Толькі на поўначы Беларусі чакаецца невялікі мокры снег з дажджом. Тэмпература паветра ўначы складзе -1-7 градусаў марозу, на захадзе — каля нуля. Днём будзе ад мінус 3 да плюс 3 градусаў.

«Прамая лінія»

ДАЛОЎ КАМЯНІ... І ЦЫСТЫТ, І ПРАСТАТЫТ

17 снежня, у сераду, з 14.00 да 15.00 у рэдакцыі газеты на пытанні аб прафілактыцы і лячэнні мочакаменнай хваробы, добраахотнай гіперплазіі прастаты, нетрыманні мачы, запаленчых хваробаў мочапушчальнай сферы — прастатыту, піеланефрыту, цыстыта адкажа загадчык кафедры ўралогіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдат медыцынскіх навук, прафесар Аляксандр Уладзіміравіч СТРОЦКІ.

Тэлефоны прамой лініі 8 (017) 292 38 21 і 292 38 92.



УП «Минский городской центр недвижимости»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже сооружения неустановленнаго назначения (градирня) общей площадью 136,6 кв. м, принадлежащего ОАО «Камволь» и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176.

Начальная цена — 78 579 560 белорусских рублей. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, условиями проведения аукциона; нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платёжного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток в размере 7 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчётный счёт УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший высшую цену за продаваемый объект. Порядок проведения торгов указан в условиях проведения аукциона.

Оплата объекта осуществляется в срок, указанный в протоколе о результате аукциона. Аукцион состоится **16 января 2009 года** в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по **14 января 2009 года** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.

Курсы валют, установленные НБ РБ с 16.12.2008 г. (для бл. разлікаў)

| | |
|---------------------|----------|
| 1 доллар США | 2 200,00 |
| 1 еўра | 2 966,26 |
| 1 латвійскі лат | 4 182,91 |
| 1 літоўскі літ | 858,47 |
| 1 чэшская крона | 113,37 |
| 1 польскі злоты | 745,47 |
| 1 расійскі рубель | 79,09 |
| 1 украінская грывня | 276,73 |

Курсы замежных валют для безналичных разлікаў

| | |
|---------------|---------|
| Цэнтрабанк РФ | 27,8160 |
| 10 UAH | 35,4344 |
| 1000 BYR | 12,6379 |
| EUR | 37,4292 |

Курс у гандлёвых кампаніях (на 15.12.2008 г.)

| | |
|----------------------------|-------------|
| Курс у гандлёвых кампаніях | 2250 / 2300 |
|----------------------------|-------------|

Падпісчыца на часопіс «Гэтыя дні» ўстановаў Г.Б. на 2009 год у рэдакцыі па самай выгаднай цені.

Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Авенцэла Уладзіміра Грацкоў» з'яўляецца ўладальнікам ліцэнзій Міністэрства № 0214/01172896 выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

ISSN 1990 - 763X



У НЕБЕ — «А-23 НЁМАН»!



Фота Леаніда ШЧАПЛОВА БЕЛТА

Самалёт з дрэва і шклапаластку разам з групай гродзенскіх энтузіястаў з Гродзенскай асацыяцыі аматараў авіяцыі сканструяваў і сабраў Алег Вахрушаў. Самалёт гродзенскай асацыяцыі «А-23 Нёман» прайшоў сертыфікацыю і ўнесены ў рэестр паветраных суднаў Рэспублікі Беларусь. Гэта машына здольная на двухцыліндравым заводскім матары развіваць хуткасць да 160 км/га. Расход паліва не перавышае 12 літраў бензіну маркі АІ-91 на гадзіну палёту. Такія самалёты вагой да 750 кг можна выкарыстоўваць у народнай гаспадарцы для перавозкі дробных грузаў, пошты, патрулявання, для экалагічных

даследаванняў. Адстаўны лётчык, інструктар 1-га класа, інжынер клубна Алег Вахрушаў раней ужо займаўся канструяваннем лётчых самалётаў са сваім братам Ігарам Вахрушавым, вядомым у Самары канструктарам і пілотам. Да «А-23 Нёман» у Гродне былі выраблены і пабудаваны яшчэ два лётчых самалёты — «Гамлет» і «Бусел». На выраб матрыцы такога самалёта ідзе больш як два гады. Цяпер калектыву мае гатовыя комплекты матрыцы на два лёгкіх самалёты.

НА ЗДЫМКУ: Алег ВАХРУШАў атрымаў дазвол на палёты «А-23 Нёман».

Мінпрацы і сацабароны ўвяло карэктуючыя каэфіцыенты да тарыфных ставак бюджэтнікаў з 1 снежня

Пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны з 1 снежня 2008 года ўведзены карэктуючыя каэфіцыенты да тарыфных ставак (акладаў) работнікаў арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту і карыстаюцца дзяржаўнымі датацыямі. Яны разлічаны ў адпаведнасці з устаноўленымі ўрадам тарыфнай стаўкай першага разраду ў памеры Бг77 тыс. і каэфіцыентамі адзінай тарыфнай сеткі рэспублікі Беларусь. Аб гэтым паведаміў начальнік упраўлення аплата працы ў бюджэтнай сферы Мінпрацы і сацабароны Аляксандр Сяроў. Ён адзначыў, што новыя каэфіцыенты, устаноўленыя з 1 снежня, аналагічныя тым, якія дзейнічалі ў перыяд з 1 красавіка па 1 лістапада гэтага года.

Карэктуючыя каэфіцыенты да тарыфных ставак наступныя: для работнікаў, якія тарыфікуюцца з 1-га да 2-га разраду — 2,260; з 2-га да 3-га разраду — 1,980; з 3-га да 4-га разраду — 1,710; з 4-га да 5-га разраду — 1,490; з 5-га да 6-га разраду — 1,400; з 6-га да 7-га разраду — 1,300; з 7-га да 8-га разраду — 1,240; з 8-га да 9-га разраду — 1,200; з 9-га да 10-га разраду — 1,150; з 10-га да 11-га разраду — 1,120; з 11-га да 12-га разраду — 1,080; з 12-га да 13-га разраду — 1,058; з 13-га да 14-га разраду — 1,036; з 14-га да 15-га разраду — 0,995; з 15-га да 16-га разраду — 0,993; з 16-га да 17-га разраду — 0,991; з 17-га да 18-га разраду — 0,989; з 18-га да 19-га разраду — 0,987; з 19-га да 20-га разраду — 0,986; з 20-га да 21-га разраду — 0,985; з 21-га да 22-га разраду — 0,984; з 22-га да 23-га разраду — 0,983; з 23-га да 24-га разраду — 0,982; з 24-га да 25-га разраду — 0,981; з 25-га да 26-га разраду — 0,980; з 26-га да 27-га разраду — 0,979; на 27-му разраду — 0,978.

Тарыфныя стаўкі (аклады) работнікаў арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту і карыстаюцца дзяржаўнымі датацыямі, вылічваюцца шляхам паслядоўнага памнажэння тарыфнай стаўкі першага разраду на адпаведныя тарыфныя каэфіцыенты адзінай тарыфнай сеткі і устаноўленыя карэктуючыя каэфіцыенты.

Нагадаем, пастановай Савета Міністраў № 1818 з 1 снежня гэта-

Узброены крымінальнік параніў мужа з жонкай і праваахоўніка

У Мінску ў скверы паблізу вуліцы Русіянава праваахоўнікі ліквідавалі злачынца, які параніў з пісталета мужа з жонкай, а пасля адкрыў стрэлянину па супрацоўніках міліцыі.

Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, каля паловы першай ночы ў мінулы нядзелю ў апэратыўна-дзяжурную частку паступіў трывожны сігнал аб тым, што невядомы ў адной з кватэр дома № 29 на Русіянава нанёс агнястрэльныя раненні яе гаспадарам. Супрацоўнікі міліцыі, якія тэрмінова прыбылі на месца здарэння, высветлілі, што невядомы на глебе непрыязных адносінаў страляў у 50-гадовага гаспадару і параніў яго ў жывот і абедзве нагі, а яго жонку прастрэліў руку. Удакладніўшы прыкметы злачынца ў відэазапісу, нарад ППСМ ГУУС у складзе двух прапаршчыкаў міліцыі кінуўся наўздагон неапазначанаму крымінальніку. Апошняга праваахоўнікі застэле ў скверы: ён сядзеў на лаўцы і размаўляў па мабільніку. Аднак, калі злачынчым убачыў, што да яго набліжацца людзі ў форме, выхапіў з-пад курці пісталет і пачаў страляць на міліцыянерах. У выніку адзін з прапаршчыкаў быў паранены ў нагу. Праваахоўнікі, якія ўпэўніліся, што паблізу няма людзей, былі вымушаны выкарыстаць табельную зброю і ліквідаваць крымінальніка.

Як высветлілася, «паслужны спіс» знічанага злачынца яшчэ той: 58-гадовы ўраджэнец Мінскага раёна быў неаднаразова судзімы за хуліганства, крадзёж і нанясенне цяжкіх цалевых пашкоджанняў. На руках у забітага знаходзіўся пісталет Макарава, нумар якога быў знішчаны — спілаваны. Што датычыцца пацярпелых, то ўсе яны шпіталізаваныя. Зараз па гэтым факце праводзіцца далейшае расследаванне, высвятляюцца прычыны і акалічнасці здарэння.

Ігар ГРЫШЫН.



А П О Ш Н Я І Н Ф А Р М А Ц Ь Я С У Т А К

ЦЭНЫ — УНІЗ

У магізанах Мінска напярэдадні Новага года будуць зніжаны цэны на прадукты харчавання, паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама Міхаіл Еўтухоўскі на апэратыўнай нарадзе ў мэрыі.

Паводле яго звестак, цэны на каўбасныя вырабы будуць зніжаны ад 5 працэнтаў да 15 працэнтаў, на мяса птушкі — да 10 працэнтаў, кандытарскай вырабы, цукеркі, шакалад — ад 5 працэнтаў да 20 працэнтаў, сокі — ад 10 працэнтаў да 20 працэнтаў.

Што датычыцца лікёра-гарэланчых вырабаў, то цэны на гэту прадукцыю фіксаваныя, зніжаць іх не плануецца, удакладніў Міхаіл Еўтухоўскі. Паводле яго слоў, у сталіцы не будзе праблем з забеспячэннем насельніцтва галоўным навагоднім напіткам — на складах назапашана 45 тыс. дэкалітраў шампанскага. Гандлёвыя прадпрыемствы па графіку атрымліваюць запалаваныя аб'ёмы непасрэдна ад Мінскага заводу пеністых вінаў. Набыць усё неабходнае да святчання стала можа будзе і на календальных кірмашах, расказаў Міхаіл Еўтухоўскі. Яны будуць арганізаваны ў выхадныя дні як у цэнтры Мінска (па праспекце Пераможаў і на Кастрычніцкай плошчы), так і ва ўсіх раёнах горада.

БЕЛТА.

ДЗЕЦІ І АЎТАМАБІЛІ

У Бабруйску на нерэгулюемым пешаходным пераходзе 8 снежня аўтамабілі збіў 4-гадовага хлопчыка, і выдзіць знік з месца здарэння. Максім пераходзіў дарогу разам з бацькам. У выніку наездзе «Жыгулёў» пацярпела дзіця: хлопчык трапіў у бальніцу з чэрпана-мазгавой траўмай.

Віноўніка трагедыі міліцыя знайшла на наступны дзень. Ён аказаўся 49-гадовы бабруйчанін. Распачата крымінальная справа, якая цяжкай стане ў рэанімацыі Бабруйскай гарадской бальніцы хуткай дапамогай, памёр.

Гэта ўжо другі падобны выпадак у Магілёўскай вобласці з пачатку года. З снежня на нерэгулюемым пешаходным пераходзе ў Магілёве ў выніку сутыкнення маршрутнага таксі і тралейбуса пад коламі загінуў 2-гадовы хлопчык.

У абласным цэнтры гэтым днём аб'явілася яшчэ адно здарэнне з дзіцём. У маршрутным таксі ехалі бацька з 5-гадовым сынам. Яны увайшлі ў задняя дзверы аўтобуса ПАЗ 3 тап сталі. Хлопчык незарок націснуў на дзяржанне дзвярэй, яны расчыніліся і ён выпаў з аўтобуса на поўным хадзе. Бацька паспеў ухапіць малога за кашулю, але ён адшліпіўся. Мужчына скончыў з аўтобуса за сынам. На шчасце, нікто не пацярпеў. Хлопчык не атрымаў траўмы, але моцна скупаўся.

Алена КАЗЛОВА.

ЗАТРЫМАНЫ ГРУЗ ДУРМАНУ БОЛЬШ ЯК НА \$100 000

Тры кілаграмы гапшы, больш за 5 тысяч таблетаў экстазі і 1 кілаграм амфетаміну спрабаваў увезці ў Беларусь 32-гадовы расіян.

Паводле звестак цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, Павлоў кантрабандыста на пункце пропуску «Варшаўскі мост». Аперцыя па затрыманні дзялкі правалі супрацоўнікі Камітэта дзяржбяспекі разам з брэсцкімі памежнікамі: наркотыкі былі схаваны ў спецыяльна абсталяваным тэйку аўтамабіля. Паводле папярэдняй ацэнкі, агульны кошт заганай партыі дурману перавышае... 100 тысяч долараў США. Затрыманы знаходзіцца ў следчым ізалятары. Між іншым, гэта не першы сёлета выпадак, калі супрацоўнікі Камітэта дзяржбяспекі папярэдзілі ўвоз у рэспубліку буйной партыі наркотыкаў: два падобныя факты былі зафіксаваныя вясной.

Ігар ГРЫШЫН.

| Сумма депозита, ед. валюты | Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками | | | | | | Вклады (депозиты) с фиксированными процентными ставками | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Белорусские рубли | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1 000 000 | 10,25 | 12,25 | 13,50 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 8,50 | 9,80 | 10,10 | 10,40 | 10,70 | 11,00 |
| 1 000 001 - 10 000 000 | 10,75 | 12,75 | 14,00 | 14,75 | 15,25 | 15,75 | 8,60 | 9,90 | 10,20 | 10,50 | 10,80 | 11,25 |
| 10 000 001 и более | 11,25 | 13,25 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 8,70 | 10,00 | 10,30 | 10,60 | 10,90 | 11,50 |
| Доллары США | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 500 | 5,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 4,50 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
| 501 - 5 000 | 6,00 | 9,75 | 10,25 | 10,75 | 11,15 | 11,45 | 5,00 | 7,00 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,70 |
| 5 001 и более | 6,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
| Евро | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 500 | 5,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 4,50 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
| 501 - 5 000 | 6,00 | 9,75 | 10,25 | 10,75 | 11,15 | 11,45 | 5,00 | 7,00 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,70 |
| 5 001 и более | 6,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
| Российские рубли | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 15 000 | 5,50 | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 4,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
| 15 001 - 150 000 | 6,00 | 10,00 | 10,75 | 11,15 | 11,45 | 11,75 | 5,00 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 8,50 | 9,50 |
| 150 001 и более | 6,50 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 11,90 | 5,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136

время работы 8.00-20.00 без выходных и праздничных дней; звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ; звонок с мобильного телефона (БелС

Адкуль у корпусе электралічылніка з'явілася адтуліна?



З вёскі Агарэчы Ганцавіцкага раёна паступіла не зусім звычайнае пытанне: як спажыўцу правесці лабараторную экспертызу... пластыкавага корпусу электралічылніка? Гісторыя, расказаная нам, падаралася ў нечым спрэчнай, таму асобу запынку мы вырашылі не называць.

Такім чынам, аднаму высюмаму жыхару ў 2004 годзе быў заменены электралічылнік. Ім сям'я карысталася да нядаўняга часу і ніякіх праблем не ведала. 29 верасня гэтага года дом наведваў кантраляёр, які зноў жа ніякіх заўваг і прэтэнзій не выказаў. Яны з'явіліся ў наступнай праверкі, што адбылася 4 снежня: пры дапамозе ліхтарыка кантраляёры знайшлі на адным з бакоў корпусу электралічылніка невялікую прасвіраваную адтуліну. На думку спецыялістаў, у яе можа было устаўляць нейкі прадмет, які б замацуваў рух дыска. Іншымі словамі, гаворка магла ісці пра тое, што такім чынам гаспадары эканомілі на аплаце спажытай электраэнергіі. Быў іспытаны адпаведны акт, у якім адлюстравалася сумна ўражанне, што абавязаны былі кампенсавачы высюды — крыху больш за 20 тысяч рублёў.

І вось, з гэтым катэгорычна не пагадзіліся гаспадары. Справа нават не ў грошах, сьвярдзжалі яны, «калі будзе праба, мы і большую суму гатовы заплаціць». Выскоўдзі сьвярдзжалі, што ніякіх адтулін у корпусе электралічылніка ніколі не рабілі, адкуль і як з'явілася яна — не ведаюць.

Са слоў намесніка начальніка па збыцц Ганцавіцкіх раённых электрасетак Ігара Буксы вынікала, што звычайныя расказвалі не ўсё. У прыватнасці, што кантраляёры зналі электралічылнік, наклілі яго ў пакеце, аплавабалі і аддалі яго гаспадарам. З ім на раённую камісію адпаведных спецыялістаў ездзіла жонка гаспадары сям'і. Камісія не толькі засведчыла відэочынам факт наяўнасці адтуліны ў пластыкавым корпусе, якую, дарчы, без спецыяльнага інструмента не зробіш, і яе выявіла падрапанамі алюмініевы дыск унутры лічылніка. Пашкоджанні былі характэрнымі для выпадкаў, калі нейкім прадметам замацувавалі яго рух.

Як сказаў далей Ігар Сідпанавіч, не пагадзіўшыся з высюмамі камісія, жонка павезла электралічылнік у Брэст. А там, акрамя ўжо названых пашкоджанняў, знайшлі яшчэ і... пагаршчэння ў рабоце прыбора, якая складала 16,5 працента ад колькасці спажытай электраэнергіі. Іншымі словамі, пры карыстанні такім лічылнікам са спажыткі 100 кВт электраэнергіі фактычна да аплаты педлягала колькасць, меншая за вышэйазначаную лічбу. На думку спецыялістаў, пагаршчэнне магла стаць вынікам умяшання ў працу прыбора названым раней спосабам.

— Можна меркаваць, што адтуліна ў корпусе лічылніка з'явілася паміж наведанымі нашымі кантраляёрамі гэтага домаўладання — з 29 верасня па 4 снежня, — сказаў Ігар Букса. — Таму і суму кампенсатцы ўрону была налічана такой невялікай па памерах. Быў узят гэта прамежак часу, улічана колькасць электрапрыбораў у доме і ад гэтай лічбы адміністрацыя колькасць спажытай электраэнергіі, што была зафіксавана да пашкоджання корпуса лічылніка.

Іншая шлях з'яўлення адтуліны на корпусе Ігар Букса абверг. «Так, прыборы праводзяць паверку, і стан кантролююцца. Пры замене электралічылніка працэдура адбываецца пад роспіс карыстальніка, маўляў, заўваг не маю. З гэтага чына ён ніс адказнасць за захаванасць і справнаўсць прыбора». Напрыканцы суразмоўца дадаў, што расшэне раёнай камісіі спецыялістаў грамадзяне могуць абскардзіць на камісіі вышэйшага ўзроўню, якая адбудзецца на гэтым тыдні ў Баранавічах.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Побач з намі

ДУШОЙ ПРЫХІНУЦА

Лепей бы гэтых устаноў не было зусім. Па прычыне іх непатрабнасці. Бо вельмі цяжка ўражанне накідае ўсюго толькі паўгадзінае наведанне прытулка для старых. А ўжо жыць там... Не, у Лунінецкім прытулку, які афіцыйна завецца аддзяленнем кругласутачнага знаходжання для пажылых людзей і інвалідаў, чыста, цёпла, усё стара ўвагадзжана. Але ўсё адно дух, атмасфера паўбальнічнай, паўінтэрнацыйнай устаноў, дзе чатыры ложка ў пакоі, абед-вячара па раскладзе, прыгатае. Хоць зусім відавочна, што застаніся гэтыя людзі ў вёсках або гарадскіх кватэрах сам-насам са сваёй адзінотай, сваім букетам хвааробаў, яны проста не выжылі б, не качучы ўжо пра гарачыя сніданак, абед і вячэру, пра чыстыя пасцель і сподняе. Для большасці насельніцтва гэты прытулак — паратунак.

Яны трапляюць сюды на паўгода. Закрываюць адпаведны дагавор, якім прадугледжана адлічэнне 80 працэнтаў пенсіі, і перасяляюцца сюды. Потым некаторыя, асабліва хворыя, афармляюць у бальніцу сямейнага догляду, адтуль, здараецца, яны зноў трапляюць у прытулак на паўгода. Так што асобныя старыя сталі ў аддзяленні амаль сваімі. У кожнага з іх сваё гісторыю і свой боль. У аднаго дачка дачка памерла, і глядзець яго няма каму. Праўда, унук, бывае, заезджае, правядае. У другога — яшчэ горай: сын памёр, а нявестка з хаты выгнала. Сам ён фізічна не ў стане сябе як след даглядзець. Вось і давалося ісці ў пры-



тулак. У некага дзеці жывуць у іншых краінах, у кагосьці іх зусім няма. У некаторых — ёсць, і нават побач, але лепей, мусіць, каб не было зусім. Як у бабунці з вёскі Ляхва. Яна зараз самая цяжкая ў прытулку, па сутнасці, ляхачка. А дачка літучая, яна наведвала маці, прыходзіла, каб выбіць са старога яе пачуццямі, калі заставалася ад пенсіі. Потым дачку перасталі сюды пускаць.

Адна старэйшая жанчына нічога пра сябе не расказвае, яна больш маўчыць, і ніхто з супрацоўнікаў ёй асабліва ў душу не лезе. Калі чалавек неахвотна гаворыць, значыць, яму ёсць пра што маўчаць. Хоць у большасці сваёй насельніцтва прытулка любяць сабрацца ў агульным пакоі, паразмаўляць, паўспамінаць. Есць сярэд іх і зусім не старая жанчына. Наталлі яшчэ няма і п'яцідзесяці, але яна вельмі хворая, і ёй няма больш куды ісці.

Медысястра Святлана Кацуба перагортвае асабістыя справы, дзе захоўваюцца і гісторыі хвааробаў. Дыягназы цяжкія, насельніц прытулка практычна праз аднаго маюць псіхічныя адхіленні. Цяжка з такімі людзьмі працаваць. Са старымі наміст цяжэй, чым з малымі, — нельга не пагадзіцца і са Святланай Міхайлаўнай, і з яе калегамі. Прытулак адкрывалі роўна год таму. Увесь персанал яго пярэйшоў з былой чыгуначнай бальніцы. Бальніцу зачынілі, ці, як тут кажуць, разарганізавалі. Выбару ў сярэдзіне і малодшага персаналу асабліва не было, калі ім прапа-

навалі гэту ўстанову. Тут і зарплата трохачка большая. Але спачатку жанчыны баіліся — вельмі спецыфічная работа ў прытулку. Адна справа — адпрацаваць змену ў аддзяленні бальніцы, і зусім іншая — даглядаць нямоглых, гаротных людзей, якія лёгка раздражняюцца, капрызныя. Але ж нічога, прызываліся. Давалося вучыцца быць і псіхалагам, і нянькай.

Лунінецкага райвыканкама Ірынай Семянчанка і кіраўніком Тэрытарыяльнага цэнтру сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Тамарай Патурай, і зноў узнікла размова пра цяжкую старасць. Бо ніхто ў рэшце рэшт не ведае, як даглядзець дзяцця дзяцця і што каго чакае. Работнікі сацыяльнай службы ўзгадалі выпадкі, калі дзеці аддавалі бацькоў у казёныя ўстановы і не ўспаміналі пра іх, а калі старыя паміралі, то хуценька з'яўляліся — дзельці спадчыны. І ўсё ж сыходзіць ў мэркванцы, што такі часова дом для старых патрэбны і добра, што ён ёсць у райцэнтры. Дарэчы, адзін з двох у вобласці.

Вялікую падмогу бацькам дзяцей-інвалідаў уяўляе сабой другое аддзяленне згаданага тэрытарыяльнага цэнтру — аддзяленне для дзядзенька знаходжання інвалідаў. Сюды прыходзіць 21 чалавек. Для некаторых бацькоў нават дарослых дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі гэта выйсць: пакінуць сына ці дачку тут, а самім спакойна паісці на працу ці па справах. Ды і вымушана адзіноту, ізаляцыю ад асяродка раўнестных маладых, зразу-мела, цяжка перанесці. Аднаго хлопчыка з дыягназам ДЦП мама спецыяльна з вёскі завезла, бо дзеці-аднакласнікі не хацелі з ім гуляць. Дзеці б'ваюць жорсткія... А тут ён знаёмы ў сям'і і літаральна ажыў, павясляе, як бы адкінуў свой заўсёды панцыр раўнадушша, у якім хаваўся ад раўнадушша іншых.

Айцэ Сергій зашоў правядзець насельніцка прытулку.



Айцэ Сергій зашоў правядзець насельніцка прытулку.

Пабылі-паглядзелі прытулак з начальнікам упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

Лунінецкі раён. Святлана ЯСКЕВІЧ.

Кватэрнае пытанне Абмен магчымы і немагчымы...

Мы з дарослым сынам жывём у аднапакаёвай неправатызаванай кватэры. Хацелі б памянся яе на двухпакаёвую. Ці будзе перашкодай тое, што гэта дзюжпакаёўка прыватызаваная?
Л.Р., Віцебск.

Так, такі абмен магчымы. Парадак абмену жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллага фонду на жылля паміжнікамі дзяржаўнага або прыватнага жыллага фонду рэгулюецца Правамі, зацверджанымі пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 жніўня 1999 г. № 1191.

У адпаведнасці з названымі Правамі наймальнік жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллага фонду мае права з пісьмовай згоды пунгагаводчых членаў сям'і, якія пражываюць разам з ім, а таксама іншых грамадзян, за якімі захоўваецца права карыстання гэтым жыллым памяшканнем, і з дазволу наймаўдальцы ажыццявіць абмен жыллага жыллага паміжнікамі з іншым наймальнікам, уласнікам жыллага паміжніка або членам арганізацыі забудоўшчыкаў.

Калі паміж членамі сям'і наймальніка жыллага памяшкання не дасягнутая згода аб абмене гэтага жыллага памяшкання, то любі пунгагаводчых членаў сям'і наймальніка мае права ператраваць у судовым парадку прымусова яго абмену на памяшканні ў розных частках (кватэрах). Неабходна мець таксама на ўвазе, што заканадаўствам вызначаны выпадкі, калі абмен жыллага паміжніка не дапускаецца, а менавіта, калі:

- да наймальніка прад'яўлены іск аб скасаванні або аб змяненні дагавора найму жыллага паміжніка альбо аб прызнанні яго несапраўдным;
- у дачыненні да члена арганізацыі забудоўшчыкаў разглядаецца пытанне аб выключэнні яго з арганізацыі;
- дом, у якім знаходзіцца жылло памяшканне, што абмяняецца, з'яўляецца аварыйным, падлягае зносу, перабудаванню ў іншы выгляд, пагражае абвалам, перадаецца для дзяржаўных патрэбаў;
- дом, у якім знаходзіцца жылло памяшканне, што абмяняецца, падлягае капітальнаму рамонту з пералічанымі гэтага жыллага паміжніка;
- абмен носіць карыслівы або фіктыўны характар;
- жылло памяшканне з'яўляецца службовым, знаходзіцца ў спецыяльным доме або адносіцца да жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання;
- у сувязі з абменам у кватэру, у якой пражываюць два і больш наймальнікаў (члены арганізацыі забудоўшчыкаў), усяляецца грамадзянін, які пакутуе ад цяжкой формы такога хранічнага захворвання, пры якім сумеснае пражыванне з ім у адной кватэры немагчымае;
- на жылло паміжніка ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь накладзены арышт або забарона на адчужненне.

Віктар САВІЦКІ.

АДЧУВАННЕ ЛЁГКАСЦІ КАМЯНЁЎ

Чезвычайны сад стаў славуцасцю аграгарадка

Аграгарадок Арэхаўка ў Клічаўскім раёне — адзін з першых і самых лепшых на Магілёўшчыне. Тут ёсць усё, што набліжае сельскага жыхара да гарадскога ладу жыцця: добрая вуліца, камфортыя дамы, поўная інфраструктура, сацыяльная сфера, моцная гаспадарка. У Арэхаўцы сёння жыве тысяча жыхароў.

Аднак тут ёсць і свае адметнасці, створана мясцовымі жыхарамі. Ад усіх іншых аграгарадоў — прыгожы і ўтульны. Арэхаўка адноснае вялікі Сад камянёў. Ён месціцца прама на ўездзе ў аграгарадок з боку раёнага цэнтру і адразу робіць уражанне на вандроўніка.

Ідэя Саду камянёў належыць кіраўніку УКС «Саўгас «Добра-ахвотнік» Алегу Бортыку, а добраўпарадкаваннем займаюцца настаўнікі і вучні Пярэкальскай сярэдняй школы.

— Мы пачалі рабіць Сад камянёў яшчэ ў 2005 годзе, і гэта праца доўжылася каля двух гадоў, — расказаў дырэктар школы Рыгор Самуйлёнак. — Каміні збіралі ў наваколлі Арэхаўкі. На Клічаўшчыне іх прынесла са скандынаўскіх гор у ледавіковы перыяд.

Адзін бок у вялізнага валуна, вышэйшага за рост чалавека і вагой не меней за 20 тон, нібыта

ду камянёў апынулася скульптура Арфея, якая была усталяваная яшчэ за савецкім часам, паводле памятнага надпісу, як «Сімял вернасці каханню, працы і Радзіме».



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ідэя Саду камянёў належыць кіраўніку УКС «Саўгас «Добра-ахвотнік» Алегу Бортыку, а добраўпарадкаваннем займаюцца настаўнікі і вучні Пярэкальскай сярэдняй школы.

Шкодны рэцэпт ад 45-гадовай гамлягчанкі

Пазбаўленне волі мінімум на 8 гадоў пагражае раней судзімай за ўхіленне ад утрымання дзяцей жанчыне, якую на гэты раз затрымалі супрацоўнікі упраўлення па наркарэнці і супрацьдзеянні гандлю людзьмі УУС Гомельскага аблвыканкама. Беспараўнае грамадзянка ў хатніх умовах шляхам немудрагелістых хімічных доследаў атрымлівала, а потым з'явілася на дыскатаках сярэд моладзі псіхатронныя рэчывы.

Як паведаміў начальнік абласнога ўпраўлення па наркарэнці і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Юрый Марквіч, зараз у адносінах да яе ўзбуджана кримінальная справа па артыкуле аб незаконным абароце наркатычных сродкаў і псіхатронных рэчываў. Праводзіцца выобск па месцы жыхарства затрыманай, аператыўнікі былі здзіўлены, калі знайшлі 42 падрабярныя медыцынскія рэцэпты на набыццё медларэтатаў, якія ўтрымліваюць у сваім складзе псіхатронныя рэчывы, а таксама адбіткі пачатак медустаноў і кампаненты, неабходныя для вырабы метамфетаміну. Некалкі рэцэптаў былі канфіскаваны ў аптоках г. Гомеля, дзе за затрыманая паслела ўжо набыць адпаведныя рэпараты.

Усёго за 11 месцаў года на тэрыторыі Гомельскай вобласці было выяўлена амаль 600 злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў. Больш за 73 кілаграмы наркатычных сродкаў і псіхатронных рэчываў выключана з незаконнага абароту.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Забіў і закапаў

У Лунінецкі РАУС звярнулася 27-гадовая жыхарка горада і заявіла, што з мая 2000 года адсутнічае яе маці, якая пражывала з бацькам. Следства ўстанавіла, што ў час скандалу мужчына штурхнуў і пры-яно жонку і яна, падаючы, стукнулася галавой аб дзверцы печкі. Убачышы, што жонка ў хуткім часе памерла, мужчына вынес труп і закапаў на участку зямлі па вул. Мінскай.

Былі праведзеныя раскопкі, і астанкі жанчыны знайшлі на ўказанай пуццы.

Такі цяць!

Па нейкай прычыне ў в. Патапаўчы Ляхавіцкага раёна зяць моцна пабіў 84-гадовую шэцу. Жанчыну адвезлі ў бальніцу, але тая праз некалькі дзён памерла.

Прычына смерці высвятляецца.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

Абразкі першых дзён зімы

Яблыня

Яна ўжо даўно апусціла лісцічкі на зямельку, якая яе карміла, пайла. Толькі там-сям вісяць сухія, скручаныя ў рулончыкі. Гэта да той пары, калі звычайна завярха прайдзеца міжкожная галінкай яблыні і адарае-абаб'е ўсё, што зможа. Ды



вось дзівосы: яблыкі ж не апусціла, ды і людзі, мабыць, вырашылі: няхай радуюць вока белымі, крыху прымарожанымі дарами лета. Адчыніў абло, а яблычка блізка-блізка, ля самых вачэй. Сарваць хочацца. Але ж няхай. Хай радуе, рад сама не скінула тое, што выгадавала. Хай хоць усю зіму вісяць.

Старая таполя

Старая, сухая і тоўстая таполя ўжо ніколі не раскрыве пушчы і не зашамкае лісточкамі. Усё гэта было раней. Цяпер яна без кронаў, галінак, лісточкаў. Але ж і яна стаіць недарэмна. Зверху — каторы год як буслы зрабілі на ёй буслянку, нараджаюць дзеткаў, адлятаюць і праз зіму вяртаюцца да сваёй таполі. А ў бусляныч жыўць з дзясаткаў пар ваерб'ю. І замест шапацення лісточкаў з таполі даносяцца круглыя док птушыны гаворкі, а вясной і летам яшчэ і клекат буслоў з дзеткамі.



Але ж і гэта яшчэ не ўсё пра старую таполя. Знізу, ля самай зямлі — тапелевая грыбная паліяна. І якая! Калі грыбы сезон даўно закончылі, таполя ў гэты час паказвае свой цуд. Як? Таполя аблобавалі вешанкі, і яны з кожнай шыпчкі дрэва, якраз у першы зімовы дні, паказваюць свае галюкі, ды так шыра абсыплюць, бы наклёныя на таполі — ад зямлі да двух метраў уверх, адзін на адным: панцыр з грыбоў. І так гадоў пяць-шэсць.

Прымай, чалавек, гасцінцы-далікатэсы і не забывай старую таполя.

Рабіна ля акна

Цудоўнае дрэва рабіна. Любіць прастору. Святло. І тады яна нясе сваю кроню далей ад зямлі, бліжэй да аблоку, да сонейка. І ўсё на ёй прыгожае: ад кары, якая блішчыць, як бы хто яе лакам ці тлушчам намазаў. Лісточкі, кветкі пушчстыя-пушчстыя і ў гронах.



Неўзабаве час праляцеў, і рабіна пачала фарбаваць у чырвоны колер сваю цудоўную гнадку. Позней вясенню гадкі гарач ужо, як навагодні ліхтарыкі на ёлцы. І так да зімовых замаразкаў, а то і хрышчэнскія завірухі папохаюць гнадку. Але ж не заўсёды пашанцае назіраць рабінаўку крыху зімовым месяцам. Усё залежыць ад часу і месца тыхаў, калі ў іх панячэна рабінавы пер. Пітакі кожны год у розны час збіраюцца ў чародкі для аблоўты рабінавых сталавак. Два-тры дні — і рабінка голая, без чырвоных ягадак.

І зноў да наступнай вясны, лета, вясені...
Ілья ВАКУЛІЧ.

Простыя рэчы

Сёлета я падвіўся: напроці ганка вырас і нават расцвіў лён. Проста паміж бетанаванай дарожкай і плотам, ля якога прымаціліся вішні, на вузкім падошчы зямлі падняўся, потым засвічэліся яго галюкі. Нешта, калі некалькі дзясяткаў. Але адкуль узняўся яны тут? Адказ знайшоўся. Маці для прыгатавання лекаў запарвае лянёнае насенне. Вось і трапіла некалькі дробныхкіх зярняткаў выпадкова на зямлю. А далей ужо жыццёвая сіла іх уздымала.

Лён займаў раней у жыцці селяніна-беларуса надзвычай важнае месца. Ён не толькі даваў матэрыял для пашыву адзення, іншых гаспадарчых патрэбаў, але з насення яго ціннулі алей, бо не было тады ва ўжытку ні сланечнікавага, ні — тым больш — аліўкавага. А кастра пасля апрацоўкі лёну ішла на будаўнічыя патрэбы, на ацплненне. Яшчэ на пачатку XX стагоддзя лён у Беларусі севлі паўсюдна. Але асабліва вызначаліся Віцебшчына і Смаленшчына, дзе яго высевалі не толькі для сваіх патрэбаў, але і значную частку на продаж. Па статыстыцы ў Беларусі лён у севазвароце на 1000 дзесяцін (дзесяціна — крыху больш гектара) высевалі ў 40 разоў больш, чым у суседняй Прусіі з падобным кліматам.

Лён вельмі ступістае зямлю, але ж і без яго не абсыцца. Таму ў народнай паэзіі яму аддаецца належная даніна. З народнага: *Ой, зялён мой лён, зялён, ды пры мацы стаячы, ды пры мацы стаячы, Галюкамі звонячы. — Не дадучь дастаяці, Галюкамі паваніці. — Ой, бяда мая, бяда, што я ў мамачкі адна. Не дадучь дасядзеці, Касіцы дарасціці.*

У свеце існуе вельмі шмат відаў дзікарослага лёну. Для чалавека, безумоўна, значэнне мае культурны лён — *Linum usitatissimum*. Мы, беларусы, прызначылі называць лён даўжучком. Ільняное валокно ідзе на выраб палатна, брызэнту, парусіны. Яно мацнейшае за вавочны і шырэйшае валокно, устойлівае да гніення. Увогуле ж ільняное валокно дзельціна на віды. Кудзеля, або кужаль, падрыхтаваная для прадзення, вызначаецца даўжынёй, якасцю апрацоўкі. Другі від, пакулье — грубае, кароткае валокно, неспрыдатнае для апрацоўкі на палатно. З яго робяць вярбоўкі, раней алей з ільну выка-

рыстоўвалі выключна для ежы, сёння — на тэхнічныя мэты. А махуха — жамерыны з насення — каштоўны корм для жывёлы. Кастра, або кастрыца, ідзе на выраб паперы, кастрапліт, тэрмаізаляцыйных матэрыялаў.

Цяпер пры будаўніцтве жылля, іншых памяшканняў нават прыватныя, як цяпер мы кажам, фізічныя асобы выкарыстоўваюць сучасныя тэхналогіі, па матэрыялы ўжо і гаварыць не трэба. А яшчэ трыццаць гадоў назад, будучыя з бацькам ланам, мы не маглі абсыцца без ільновага, нам маглі абсыцца без ільновага, ільняныя сцены не сталі, ды і мху тады зноў знайсці непрыста, замест яго выкарысталі пакулье, якое тады на за-

водзе выпісалі. А на гарышча лані насыпалі кастры таксама з ільновага. Па сённяшнім мерках пакарнабеніспечна, патрэбны тут керамзіт. Але ў тым гады такая практыка была нармальнай.

Увогуле ж, пра лён маю некалькі ўнутранае права пісаць, бо знаёмы з ім не толькі па натуральным адзенні, пасцельнай білізне. Так атрымалася, што ўпершыню на ўборку лёну трапіў яшчэ пясчакланіца. Тады яшчэ лён чэрабілі (вырываў) рукамі. Не такая і складаная гэта справа. Але фізічна цяжка, асабліва для школьніка. Калі прыходзілі на поле, гвардыяўка аб'явіла, што за сотку выцераблена-

заканчалася на льнозаводзе часам і апоўначы. Але адпаведнымі, вельмі высокімі былі і заробкі.

Тады і напісалася пра лён: *Спачатку ён на сцельніцы сям'янае, Дажурку набранне, шчыроў расою. Спачатку ён пад мукію машынай Кастрой і пылак ляхае ў людзей. І толькі потым з вышэйтай сарочкі Блакітнаю валюшкаю усміхнецца. Мы ведаем пра ўсё, праграсу дзеці.*

А хочам знаць? Ці кветку, Ці кашулю...

Сёння ўжо і ўздым трысты са сцельніцаў механізаваны, скручваюць яе ў вліякі рулоны, дастаўляюць на льнозавод, там механізмам раскручваюць. Ды толькі менш сталі вырошчваць ільну на Пастаўшчыне, як і ўвогуле на Віцебшчыне. Вялікія праблемы ў Аршанскага льнокамбіната. Увогуле, уся галіна льнаводства патрабуе больш увагі і рэформ.

Трэба сказаць, што кужалем альбо лянёным палатном людзі спакон вяку галі свае раны, лячылі хваорбы. Тады проста не было антысептыкаў ці бінтаў у іх сучасным разуменні.

А нядуна сябар выпраўі апошні скрутат яшчэ маці сатканага, адбеленага палатна (палатно адбелена, сцельнячы яго на траве, пад расу). Аказаваецца, у нейкай вельмі разумнай кнізе ён вычытаў эфектыўнае лячэнне ад некаторых хвааробаў: намачыць такое палатно спецыяльным настормі траў і абкруціць ім, нахцітаць егіпецкіх фаронаў у час іх мумізацыі. Магчыма, і так, але ў дабрыню, цэльнаму, натуральнаму мяккасці ільнянога палатна верылі і будзе верыць. Так што лён жыве.
Алесь КАСЦЕНЬ.
г. Паставы.

Прыгожае жыццё

НОВАЙ «МІС СВЕТУ» СТАЛА РАСІЯНКА

13 снежня ў Іганэсбургу (Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка) адбыўся фінал 58-га міжнароднага конкурсу прыгажосці «Міс свету». Як адзначаюць арганізатары, сёлета ён стаў калі не самым прадстаўнічым, то самым папулярным на колькасці гледачоў: тэлевізійную трансляцыю ўбачылі каля 2 мільярдаў чалавек у 187 краінах свету. Яшчэ 6 — за званне першай прыгажуні свету спрачаліся паміж сабой больш як 100 дзяўчат! (Канкурсанткі называлі лічбу 112, але на афіцыйным сайце конкурсу пазначана іншая колькасць — 109. — Аўт.).



Упрыгожаннем шоу, у якім бралі ўдзел самыя папулярныя паўднёваафрыканскія артысты, стала дэ-філе ўсіх канкурсантак у сукенках, распрацаваных мясцовымі мадэльерамі. Каларытны перадалі і відэадзённікі, якія адлюстроўвалі праграму знаходжання прыгажуні ў ПАР — інтэр'ю, прамежавыя спаронічтвы, дабрачынныя акцыі, а таксама разнастайныя экскурсіі і нават сафары. У афіцыйную частку конкурсу трапілі 15 дзяўчат. З іх аб'яшчаныя сабе месца праз перамогу ў адным з прамежавых спаронічтваў — «Міс топ-мадэль», «Міс пляж», «Міс спорт», «Міс тэлэнт», а таксама «Міс Прыгажосць з матамі» (ацэньваюць ўнёсак дзяўчат у дабрачыннасць). 1 дзяўчыну выбралі інтэрнэт-галаваннем гледачы. Яшчэ 9 прэзідэнтаў вызначылі журы. На жаль, прадстаўніцы Беларусі — 22-гадовай Волгі Хіжынкавай — сярод іх не было, таксама я і ўкраінкі Ірыны Жураўскай, так што надалей беларусы падтрымлівалі канкурсантку з Расіі Ксенію Суханьку.

І, як высветлілася, недарэмна падтрымлівалі! Бо менавіта на 21-гадоваю сібірчанку Ксенію рабілі самы высока прыгожы не толькі букмекеры, але і журы. Сінюва прыгажуня, якая ўжо заваявала тытул «Міс свету Топ-мадэль 2008», з лёгкасцю трапіла ў лік 5 фіналістак, а там абыйшла ўсіх саперніц і стала новай «Міс свету». Ад сваёй папярэдніцы, кітайкі Цыньлі Чжанг, цяперашняя каралева прыгажосці атрымала карону, а ад арганізатараў конкурсу — галоўны прыз у памеры 100 тысяч долараў ЗША. Другое месца заняла «Міс Трынідад і Табага» Габрыэль Уолкат, трэцяе месца і тытул «Міс глядацкіх сімпатый» — «Міс Індыя» Парваці Аманакутан. Акрамя таго, у пяціцты фіналістак апынуліся «Міс Ангoola» Брыджыт дон Сантас і «Міс ПАР» Тансі Кайці — усе, акрамя расіянік, каларытныя яркія brunetki.

Пра «Міс свету-2008» вядома, што Ксенія Суханька

ва нарадзілася ў Ніжнявартуўску, цяпер жыве ў Маскве, а вучыцца па свабодным графіку ў Цюменскім нафтагазавым універсітэце, прывым вучыцца паспяхова. Працуе расіянка ў мадэльным агенстве Point, хва і сцярджае, што пра кар'еру мадэлі ніколі не марыла, а добрую фігуру (параметры Ксеніі 83-60-91) «атрымала ў спадчыну ад таты». Падтрымлівае гэту выдатную форму дапамагаюць... зусім не дзеці, а заняткі спортам — «Міс свету» захаляцця плаваннем, горным лыжам, мастацкай гімнастыкай, мае першы досвед разрад па біятлоне.

Між іншым, гэта перамога — другая ў скарбонцы Расіі. Дагэтуль тытул «Міс свету» удалося атрымаць у 1992 годзе Юліі Курачкінай — конкурс праходзіў таксама ў ПАР; яшчэ адна расіянка, Аксана Фёдарова, 6 год таму выйграла конкурс «Міс Сусвет».

Ліна МАЛІНІНА.

«МЕНШ ХАЦЕЛАСЯ Б ЭМОЦЫЙ...» Зацапіла!

У суботу на ТБ паказвалі, як ў Іганэсбургу (ПАР) праходзіў фінал конкурсу «Міс свету — 2008». Эфектнае відэахіт прыцягнула ўвагу многіх тэлегледачоў, але аб чым гаварылі вядучыя і канкурсанткі, можна толькі здагадавацца.

Нашы каментарыі спаронічалі перад мікрафонам у красамовстве... і заблылі пра тэлегледачоў. А ўсім хацелася ведаць, што ад-

бываеца на сцэне, аб чым там ідзе гаворка, і з гэтай задачай справіўся б перакладчык з англійскай мовы. І тады не даводзілася б чуць: «Можна меркаваць, што гаворка там ідзе...» Пакінем англійскую і беларускую мовы (апошні амаль няма месца на ТБ), але ж і з рускай каментарыі не ў лада. Пераможаці мінугала конкурсу кітайска прыгажуня была названа адным з каментарараў кітай-

кай. Але ж кітайка — гэта сорт яблыкаў ці від тканіны. Дарчы, у тлумачальным слоўніку рускай мовы Ожагава такога слова ўвогуле няма. Кітайка — гэта ўсё ж не кі-тайка.

Яна не збіраюся займацца разборам «папэтай», але як тэлегледача магу сказаць, што менш хацелася б бачыць эмоцыі, а больш пра-фесіяналізму.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

Псіхалагічны эксперымент?

ДАЦЭНТ ПАЖАРТАВАЎ, А ВАХЦЁРКА СПУЖАЛАСЯ

12 снежня ўдзены ў адным з вучэбных карпусоў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках адбылося надзвычайнае здарэнне.

Невядомыя мужчына падышоў да 48-гадовай вахцёркі і паведаміў, што будынак заміраны, пасля чаго спакойна выйшаў на вуліцу. Жанчына паведаміла пра гэта начальніку гаспадарчай часткі, і ён у сваю чаргу звярнуўся ў міліцыю.

Усе неабходныя службы выехалі на месца здарэння. Адбылася эвакуацыя: з корпусу вывелі каля 400 студэнтаў і персаналу. Група размяшчэння выхаваннеабеспечных прадметаў не знайшла, а высьпэратаўна-следчая выявіла віноўніка здарэння.

Ім аказаўся 58-гадовы дацэнт кафедры псіхалогіі, які вырашыў пажартаваць над вахцёркай, а яна ўспрыняла жарт як рэальную пагрозу выбуху.

Алена КАЗЛОВА.

ВІВАТ, БАТЭ!

Самы шчодры падарунак — ад губернатара, памятнаы — ад федэрацыі

У гарадскім Доме культуры Барысава пяціразовы чэмпіён краіны па футболе барысаўскі БАТЭ атрымаў залаты ўзнагароды за сезон-2008. За дзень да гэтага футбалісты вярнуліся з Турына, дзе правялі апошні перад адпачынкам матч групавога этапа Лігі чэмпіёнаў супраць «Ювентуса». І калі выхад каманды ў асноўны раўнд еўратурніру горад святкаваў усю ноч 28 жніўня, то ў пятніцу 12 снежня ў Барысаве адчуваўся, хутчэй, не прыезд клуба пасля завяршэння самага складанага і памятнага сезона ў гісторыі, а заканчэнне працоўнага тыдня — нешматлюдныя вуліцы, дзе рэдка прахожыя спыняліся на сваіх справах. Толькі надпіс на Доме культуры «ФК БАТЭ — гонар нашага горада» і самыя адданыя бальшычкі, якія спрабавалі патрапіць у залу без запрашальных білетаў, нагадвалі, што дзень у жыцці горада неардынарны. Бальшычкі без білетаў вымушаны былі заставацца на вуліцы перад спецыяльна ўстаноўленым маниторам, на якім трансляваліся падзеі — шлях БАТЭ крок за крокам у Лігу чэмпіёнаў і кульмінацыйныя моманты ўсіх шасці матчаў гэтай восені, якая не пакінула аб'явавымі футбольных прылічнікаў нават далёка за межамі Беларусі.

Чэмпіёнскі Кубак — у БАТЭ назаўсёды

Зала гарадскога Дома культуры, зразумела, не магла ўмясціць усіх ахвотных, і шэрагі прыстаўных крэслаў сітуацыю не выправілі. Паўтары за матчы БАТЭ ў нацыянальным першынстве і Лізе чэмпіёнаў прысутнымі ўспрымаліся як упершыню і зноў вярталі ў атмасферу стадыёна. Спачатку ўзнагароды атрымалі дублюючы склад каманды — бронзавыя медалі за трэціе месца ў нацыянальным першынстве. Потым на чале з Аляксандрам Ермаковічам і сціплым Анатолем Капскім, які ішоў апошнім, на сцэну падняліся футбалісты і прадстаўнікі каманды, каб атрымаць свае пятыя чэмпіёнскія медалі. Старшыня федэрацыі футбола Генадзь Нявыглас адзначыў, што збіраецца ў гэты час Барысаве і ўручыць медалі стала добрай традыцыяй, і даў зразумець, што ён не супраць, калі яна будзе працягвацца. У федэрацыі доўга думалі, ці павіншаваць кубак — Кубак за чэмпіёнства камандзе ўручыць дэтрэмінава, як толькі яно і было аформлена, пасля матча з жодзінскім «Тарпеда».

Рашэнне было знойдзена — упершыню Кубак застаецца ў БАТЭ назаўсёды. Самы шчодры падарунак чакаў пяціразовы чэмпіён ад губернатара сталічнай вобласці. Леанід Крупец са словамі «Барысаў — гэта гонар Беларусі. Цяпер усе ведаюць, адкуль з'явіўся БАТЭ» ўручыў сертыфікат, пра суму сіпла вырашыў выдасць 50 мільянаў на развіццё клуба, заахвочванне гульцоў і дзіцячы футбол, 300 мільянаў — на будаўніцтва казырка над гарадскім стадыёнам, што выклікала бурныя апладысменты ў зале. Пасля ў размове з журналістамі Леанід Крупец прызнаўся, што БАТЭ фінансавана падтрымлівалі, падтрымлівае і будзем падтры-

ліваць за такую гульню». «Я не заўзятый бальшычкі, але прыхільнік футбола, бо ў дзяцінстве і сам заўсёды імкнуўся паганяць мяч. Калі яны згулялі з «Ювентусам» апошні матч, не вытрымаў, патэлефанаваў у Італію, каб сказаць: «Хлопцы, вы малайцы!». Старшыня Барысаўскага райвыканкама Васіль Дылюк расказаў пра спрэчку са сваімі калегамі з Салігорска і Жодзіна, якая адбылася год таму. Кіраўнік Салігорскага раёна разлічваў на падарунак да 50-годдзя Салігорска і чэмпіёнства «Шахцёра», яго жодзіні калега меркаваў, што «Тарпеда» зробіць такі падарунак да 50-годдзя БелАЗа, а Васіль Дылюк сказаў тады праўду, што ў год 50-годдзя падпрэствства БАТЭ барысаўскі клуб свайго не ўпусціць.

Анатоль Капскі: «Мы не багаты, але сумленны клуб»

Старшыня праўлення клуба Анатоль КАПСКІ расказаў, якім быў для яго гэты сезон, паразважэў пра сусветныя фінансавы крызіс, адчуванне поўнага шчасця і прыемную стамленасць.

— Сезон закончыўся, і гэта радзе. Ён быў вельмі складаны, і падчас апошняга пералёту з Турына я заўважыў, што хлопцы стаміліся, і магчыма, у апошнім матчы дзецьці не хапіла эмоцыяў. Гэта першы такі доўгі сезон у нашай каманды, і ён прынёс шмат радасці. Калі мы гулялі ў Лізе чэмпіёнаў, быў час поўнага шчасця, калі працянуешся кожную раніцу і разумееш, што ішоўшы ў тваім жыцці адбываецца незвычайнае. Разважэў пра ачы, месцы, медалі сёння не трэба. Самае галоўнае, за што любяць футбол — гэта эмоцыі. Сёння ўручыў медалі, адначым на банкетце заканчэнне жызкага сезона... Адпачыньце хлопцы і прыступіце да падрыхтоўкі. А гэты сезон быў проста феерычны.



Да новых вышынь.

— Не шкада развітвацца з такім шчасцем? — Есць да чаго імкнуцца надалей.

— Футбалісты стаміліся. А вы? — Я таксама, і гэта адчуваецца. На ўсіх выпала вялікая нагрузка, у тым ліку і на менеджмент клуба. Усё давалося арганізоўваць, і гэта нам удалося добра, на мой погляд. Калі і былі нейкія накладкі, незадаволенныя, камусьці не хапіла білетаў, то гэта гаворыць толькі пра тое, што відовішча карысталася попытам. Калі ты стамляешся ад працы, якая добра выканана, — гэта прыемная стамленасць. Цяпер адпачне. Асабіста я адлучу толькі эмоцыямі — да вядзецца шмат працаваць на заводзе. Будзем ставіць і вырашаць новыя задачы.

— Ці мае падпрэствства маркетынгу выгаду ад таго, што дапамагае клубу? — Я мяркую, што з пункту погляду пазнавальнасці брэнда БАТЭ ёсць вынік, а што датычыцца маркетынгувай выгады... Нам трэба вырабляць тую прадукцыю, якую будучы набыўшы ў Расіі, і ў Заходняй Еўропе. Пакуль нейкіх вялікіх заказаў у нас не з'явілася.

У МТЗ-РІПА скардзцяца на фінансавы крызіс, а ў БАТЭ?

— Фінансавы крызіс адаб'ецца на ўсім футболе ва ўсім свеце. Гэта трэба разумець як сігнал да дзеяння з пункту погляду павышэння эфектыўнасці бізнесу. Працаваць цяжка — я пра завод кажу. Самае галоўнае, што адбылося, — крызіс продажаў, крызіс ліквіднасці, крызіс разлікаў. Робім усе намаганні, каб гэта пераадолець з найменшымі стратамі, каб захаваць вектар развіцця. А што датычыцца футбола, у нас няма сёння перадаюмай, што мы будзем несвоечасова разлічвацца з футбалістамі. Футбольны клуб БАТЭ ніколі не затрымліваў футбалістам заробку. Калі ўзніклі нейкія цяжкасці, мы іх пераадолялі. Мы не самы багаты, але сумленны клуб.

Футбалістаў прадаваць будзеце?

— Нельга та ставіць пытанне. Футбалісты — гэта не бульба і не стартары. Спецыяльна мы нікога не прапануем. З пункту погляду развіцця прыходзіць час, што хтосьці перасю наш узровень і яму трэба ісці ў больш моцную каманду.

мы павінны разумець гэтага чалавека. Часам даводзіцца развітвацца, бо каманда пайшла наперад, а футбаліст адстае. Натуральна, як у любым міжсезонні будучы змяненні, але каментаванне гэта яшчэ рана.

Ганчарэнка агучыў, каго ён хацеў бачыць?

— У нас ёсць трансферныя мэты, і мы будзем рэалізоўваць пажаданні нашага трэнерскага штаба.

Падрыхтоўка да новага сезона будзе традыцыйнай?

— Будзе размінаючы збор на нашай базе ў Дудзіцы, потым будзе замежныя зборы. Мы панчём падрыхтоўку да сезона пазней, бо скончылі паездку. Галоўны трэнер плануе з'ездзіць на дзве замежныя стажыроўкі...

— Я паведмаляю прэс-службу БАТЭ, налета камандзе не дапамогуць Максім Жаўнерчык, які ўжо разлічваецца з клубам, Антон Сахарав, які працуе ўдольжывацца, а таксама Уладзіслаў Мірнэй і Іван Лежа, тэрмін аўчынік якіх завяршыўся.

Алена АЎЧЫНІКІВА, г. Барысаў, Фота аўтара.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

объекта долевого строительства

7-этажного 27-квартирного жилого дома № 3 (по генплану) объекта: «Жилые дома №№ 2, 3, 4 (по генплану) в квартале улиц Корш-Саблина — Л. Беды — Комаровское кольцо — Гало. Жилой дом № 2 (по генплану). Жилой дом № 3 (по генплану)». Общественно с ограниченной ответственностью «Студенческий дом» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства.

Информация о застройщике

ЗАСТРОЙЩИК (заказчик) — ООО «Студенческий дом».

Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 07.09.2000 № 1030 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100037170.

Сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента качества управления инвестиционным проектом в строительстве соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

Зарегистрирован в Реестре национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под № БУ112 05.01.021 0958.

Специальное разрешение (лицензия) № 02250/0462564 на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей».

Адрес застройщика: 220040, г. Минск, ул. Восточная, д. 39, помещение 1Н, кабинет № 16, телефон/факс: 292 53 67.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.45 до 17.30, выходные дни — суббота, воскресенье.

В течение предыдущих трех лет предприятие построило:

- многоэтажный жилой дом по ул. Восточная, 39;
- многоэтажные жилые дома по ул. Есенина;
- многоэтажный жилой дом по ул. Беды, 29.

Информация о проекте

Цель строительства — исполнение инвестиционного проекта по строительству объекта: «Жилые дома №№ 2, 3, 4 (по генплану) в квартале улиц Корш-Саблина — Л. Беды — Комаровское кольцо — Гало».

Договоры долевого строительства будут заключены на строительство 8 квартир в 7-этажном

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

объекта долевого строительства

27-квартирного кирпичного жилого дома № 3 с помещением товарищества собственников (количество двухкомнатных квартир — 4; трехкомнатных квартир — 2; четырехкомнатных квартир — 2).

Стоимость 1 кв.м квартир на 01.11.2008 составляет 3 549 088 белорусских рублей.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридор, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, помещения товарищества собственников, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Застройщиком получены:

- решение Мингорисполкома от 28.06.2007 № 1452;
- решение Мингорисполкома от 09.03.2006 № 384;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ Инспекции департамента Гостройнадзора по г. Минску от 16.08.2007 № 2-207Ж-054/07;
- заключение КУП «Белгосспертиза» по городу Минску от 13.02.2007 № 1614-8-2006;
- заключение КУП «Белгосспертиза» по городу Минску от 15.06.2007 № 0374-8-2007;
- заключение государственной экологической экспертизы Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26.04.2007 № 253-2007;
- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельных участков: № 500/969-796, № 500/969-797, № 500/969-795, № 500/969-801, № 500/969-800, № 500/1032-533, № 500/1032-531.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строящегося дома I квартал 2009 года.

Генеральным подрядчиком по строительству

объекта является ОАО «Беллэпромпромект», договор от 20.05.2008 № 146с/08.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями заключения договоров на строительство производится по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 39, тел. 292 96 56.

УНН100037170

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

объекта долевого строительства

7-этажного 27-квартирного жилого дома № 3 (по генплану) объекта: «Жилые дома №№ 2, 3, 4 (по генплану) в квартале улиц Корш-Саблина — Л. Беды — Комаровское кольцо — Гало. Жилой дом № 2 (по генплану). Жилой дом № 3 (по генплану)». Общественно с ограниченной ответственностью «Студенческий дом» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства.

Информация о застройщике

ЗАСТРОЙЩИК (заказчик) — ООО «Студенческий дом».

Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 07.09.2000 № 1030 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100037170.

Сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента качества управления инвестиционным проектом в строительстве соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

Зарегистрирован в Реестре национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под № БУ112 05.01.021 0958.

Специальное разрешение (лицензия) № 02250/0462564 на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей».

Адрес застройщика: 220040, г. Минск, ул. Восточная, д. 39, помещение 1Н, кабинет № 16, телефон/факс: 292 53 67.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.45 до 17.30, выходные дни — суббота, воскресенье.

В течение предыдущих трех лет предприятие построило:

- многоэтажный жилой дом по ул. Восточная, 39;
- многоэтажные жилые дома по ул. Есенина;
- многоэтажный жилой дом по ул. Беды, 29.

Информация о проекте

Цель строительства — исполнение инвестиционного проекта по строительству объекта: «Жилые дома №№ 2, 3, 4 (по генплану) в квартале улиц Корш-Саблина — Л. Беды — Комаровское кольцо — Гало».

Договоры долевого строительства будут заключены на строительство 4 квартир в 7-этажном

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

объекта долевого строительства

27-квартирного кирпичного жилого дома № 3 с помещением товарищества собственников (количество двухкомнатных квартир — 1; трехкомнатных квартир — 2; четырехкомнатных квартир — 1) с гражданскими, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Стоимость 1 кв.м квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 01.11.2008 составляет 3 327 233 белорусских рублей.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридор, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, помещения товарищества собственников, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Застройщиком получены:

- решение Мингорисполкома от 28.06.2007 № 1452;
- решение Мингорисполкома от 09.03.2006 № 384;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ Инспекции департамента Гостройнадзора по г. Минску от 16.08.2007 № 2-207Ж-054/07;
- заключение КУП «Белгосспертиза» по городу Минску от 13.02.2007 № 1614-8-2006;
- заключение КУП «Белгосспертиза» по городу Минску от 15.06.2007 № 0374-8-2007;
- заключение государственной экологической экспертизы Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26.04.2007 № 253-2007;
- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельных участков: № 500/969-796, № 500/969-797, № 500/969-795, № 500/969-801, № 500/969-800, № 500/1032-533, № 500/1032-531.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строящегося дома I квартал 2009 года.

Генеральным подрядчиком по строительству

объекта является ОАО «Беллэпромпромект», договор от 20.05.2008 № 146с/08.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями заключения договоров на строительство производится по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 39, тел. 292 96 56.

УНН100037170

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО»

«26» декабря 2008 года в 12.15 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит повторный аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Воложинского района, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, составляющих единые предметы аукциона

На аукционные торги выставляются:

| № лота | Наименование недвижимого имущества | Информация о земельном участке для обслуживания продаваемого недвижимого имущества | Начальная цена предмета аукциона, рублей | | Продавец недвижимого имущества |
|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Сумма задатка для участия в аукционе, рублей | Сумма задатка для участия в аукционе, рублей | |
| 1 | Здание школы (инв. № 632/С-18882), сарай и мастерская, расположенные по адресу: Минская обл., Воложинский район, Воложинский с/с, д. Щелканы. Здание школы 1939 года постройки, общей площадью 558,2 кв.м | Площадь 1,0295 га. Срок аренды земельного участка 99 лет | 81 500 100 | задаток — 5 000 000 | Отдел образования Воложинского райисполкома, тел. (801772) 55570 |
| 2 | Здание клуба (инв. № 632/С-19105), сарай (инв. № | | | | |

І ЦВІЦЕ СОН-ТРАВА...

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 13 снежня.)
— На той час Беларусь шчыра была акупаваная гітлераўскай Германіяй.

— Партызаны адваявалі ў нямецка-фашысцкіх заахвоняў земля ад Полацка да Лепеля і яшчэ далей. Гэта была партызанская зона. Та была сапраўдныя саветскага ўлада. Працавалі школы. На веснавую сябу партызаны кідалі ўсе сілы на дапамогу вёсцы. Сялі, а потым і дапамагалі сабраць ураджай. Вось як здабываўся партызанскі хлеб!

становішча 158 пацярпелых гаспадаркаў.

А хтосыні крычэць: усё забралі партызаны! Вось факты. Гэта ўсё было адбіта ў нямецкіх гаспадарак і раздзелена па вёсках людзям, якія засталіся без нічога.

Дык гэта данясенне за месца толькі адной партызанскай брыгады. А колькі і было на ўсёй Беларусі...

СВЯТАЯ ГОРКА ПРАЎДА
— У нашым атэдаж было дзве медыотыры — Каця Кранцель і Каця Несан. А што такое партызанскі санінструктар? Гэта паліты шпіталі. Які месціцца ў звычайнай сумачцы, перакінутай праз плячо.

Гэта ўжо потым, у 1943 годзе, калі ў ворага было адваяваны велізарныя тэрыторыі, працавалі партызанскія шпіталі, кожную ноч садзілі самалёты на партызанскія аэрадромы, вывозілі параненых на «вільную зямлю»...

— Вы зачытваеце ксеракопію аргінала...
— Зрабіў калісьці, бо тут і маё прозвішча ўпамінаецца некалькі разоў.

— У сувязі з падрыўной работай, мабыць?
— Так. Але я хачу спыніцца вольна на якім раздзеле гэтага данясення: «Работа насценгазет і баявых лістоў».

— Штомесячная выпускаюцца атэдажныя насценгазеты (па 2 у месца), таксама выпускаюцца і насценгазеты штаба брыгады. Баявыя лісты і насценгазеты афармляюцца па-мастацку, цалкам адлюстроўваюць жыццё атэда, баявую дзейнасць атэда і асобных байцоў, якія асабліва правалілі сябе ў баі з нямецкімі акупантамі, а таксама і тых, хто парушыў ваенную дысцыпліну.

— Власна актыўная работа і з насельніцтвам: чытанне зводка Саўінфармабюро, гутаркі, даклады, тлумачэнні...

— А вольна канкрэтныя лічбы: «Аказана дапамога насельніцтву, пацярпеламу ад нямецкіх акупантаў. Выдадзена жыта — 215 коп, эмалагата, — 12 пудоў, гароху — 10 ваяў. Раздзелена ў часовае карыстанне 88 кароў, безваротна — 12 коныя. Гэтым аблегчылі

— У лжэпартызанскіх атэдах былі здарднікі, вышкленыя галаварзавы, адлетныя бандзюгі, ворагі Беларусі. Яны былі выдатна падрыхтаваныя, вымуштраваныя, вельмі добра ўзброеныя. І самае страшнае — што яны былі забяспечаны бездарожнымі дакументамі.

— У адной з вёсак, помню, мне расказвалі, што адбіралася наперадзі: 12 чалавек у савецкай вайсковай форме рабавалі, гвалтавалі, што толькі не вытарацілі. Гэта варажыя спегіроўка пакульна крывавы след. Падобных лжэпартызан было нямала. І з імі цяжка было змагацца.

Будзем прама гаварыць: рыхтавалі падобныя правакацыі не дурныя людзі. Іх мета — перш за ўсё прапагандаўскае: зняславіць партызанскую вайну.

Гаварыць пра нейкае марадзёрства, напрыклад, у зоне нашай брыгады (Полаччына) — проста смешна: там кожная вёска навідавоку, у кожным населеным пункце — падпольныя групы...

— А з якой нявыяснёнай ставіўся народ да нямецкіх памагачы. Наўшыка паліцэйскага на рукаве — гэта прысуд.

Хача розныя выпадкі здараліся. У нашым атэдаж быў Трыгорыў Лоўкін, адчайна смелы хлопец, вядомы стралок. Ён жыў пад Ветрына, у вёсцы Верабі. Яго нейкім чынам уцягнулі ў паліцэйку, а потым ён пачаў працаваць у партызаны.

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

— Вось яна, горкая праўда вайны...
— Святае праўда вайны!.. Калі людзь бруд на жаны, якія ваявалі, — у ва мне усё прастэтуе.

— Бо гэта — з той жа «арыі абалываньня». Як і хлупна пра партызанска-забойцаў. Немцы стваралі лжэпартызанскія атэды — вы думаеце, гэта проста так было зроблена?

— Так, брыгада ішла на працы, разумееце. Была страшная калатня, там загінула вельмі многа людзей. І апэратар Марыя Сушавя, якая здымала працы, таксама гераніча загінула.

З вядомым беларускім пісьменнікам Алесем САВІЦКІМ мы разважалі пра Вялікую Айчынную і пра тое, чаму некаторым так карціць перапісаць гісторыю вайны «на свой капрыл»

— А вы на самай справе падумалі, што гэта розьніца?

— Абсалютна! Аказалася, прыйшоў новы ваявак, даслалі запыт у архіў — і там знайшлі дакументы аб ўзнагароджанні.

— У якім годзе вы атрымалі ордэн Славы?

— Праз 55 год, у 1999-м... Але ўсё аднаў бы, каб паўстаці адтуль, з нябыту, з магіл, усё мае хлопцы: Фёдар Кулеш, Генадзь Прылоўскі, Коля Паўлаў... Можна, свет быў бы іншым, калі б жылі тыя мільёны, якія ляглі ў зямлю. Яны, можа, напісалі б лепшыя песні і лепшыя кнігі; можа, яны б зрабілі адкрыцці, якія здзівілі б свет...

Сёння, пакуль мы жывыя, павінны расказаваць — каб моладзь ведала, што за яе жыццё заплачана кроў мільёнаў. Якая цана... Новае пакаленні, як бы яны ні жылі, усё роўна шчаслівыя людзі: у іх будучы дзеці, унукі, праўнукі, каханая жанчыны — усё будзе. А ў тых, што ляглі ў 18—20 год, у зямлю, абаранячы яе, — у іх нічога не будзе. Ніколі. Ні дзяцей, ні ўнук, ні праўнук, ні ўстаецца толькі адно: велічны подзвіг, які яны здзейснілі ў імя Жыцця і наша пачынае. Памяць жывыя.

Памяць ёсць не толькі ў людзей, яна ёсць і ў вольнай зямлі. Няма пачыць толькі ў зямлі заваяванай, што шарылася чужыні... У віхурныя часы выжывае толькі тае зямля, якая памятае. І выжывае толькі той народ, які гэтай памяці не здрадзіць. Бзе гістарычнай паміць у народа адзін шлях — рабства і выміранне.

— Дайшлі да Шаўляя — там у вольнае 44-га была такая страшная калатня... Я быў паранены — тры ці раз за вайну (да гэтага два разы ў партызанскі). Пасля шпіталаў у Арэнбургу трапіў на фронт ужо пад змовае наступленне: Варшава, Гдыня... Вайну скончыў у Берліне, пра што сведчыць медаль «За ўзяцце Берліна».

— А партызанскія ўзнагароды?

— У 1942 годзе атрымаў ордэн Чырвонай Зоркі.

— Самая цікавая, што доўгі час не ведаў аб ўзнагародзе за баі пад Шаўляем. Прайшло 55 год, у 1945-м, я вярнуўся з Берліна — мне было столюкі, колькі табе.

— Пакуль я жывы, буду маліцца, я, стары атэіст закаханы! — буду прасіць Неба, каб ніколі новыя пакаленні не ведалі гэтага страхочка, гэтай вайны, гэтай бяды...

— Шчыра дзякую за гутарку. Тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

з ордэнам вы адзін. Яшчэ адзін з медалём».

— А вы на самай справе падумалі, што гэта розьніца?

— Абсалютна! Аказалася, прыйшоў новы ваявак, даслалі запыт у архіў — і там знайшлі дакументы аб ўзнагароджанні.

— У якім годзе вы атрымалі ордэн Славы?

— Праз 55 год, у 1999-м... Але ўсё аднаў бы, каб паўстаці адтуль, з нябыту, з магіл, усё мае хлопцы: Фёдар Кулеш, Генадзь Прылоўскі, Коля Паўлаў... Можна, свет быў бы іншым, калі б жылі тыя мільёны, якія ляглі ў зямлю. Яны, можа, напісалі б лепшыя песні і лепшыя кнігі; можа, яны б зрабілі адкрыцці, якія здзівілі б свет...

Сёння, пакуль мы жывыя, павінны расказаваць — каб моладзь ведала, што за яе жыццё заплачана кроў мільёнаў. Якая цана... Новае пакаленні, як бы яны ні жылі, усё роўна шчаслівыя людзі: у іх будучы дзеці, унукі, праўнукі, каханая жанчыны — усё будзе. А ў тых, што ляглі ў 18—20 год, у зямлю, абаранячы яе, — у іх нічога не будзе. Ніколі. Ні дзяцей, ні ўнук, ні праўнук, ні ўстаецца толькі адно: велічны подзвіг, які яны здзейснілі ў імя Жыцця і наша пачынае. Памяць жывыя.

Памяць ёсць не толькі ў людзей, яна ёсць і ў вольнай зямлі. Няма пачыць толькі ў зямлі заваяванай, што шарылася чужыні... У віхурныя часы выжывае толькі тае зямля, якая памятае. І выжывае толькі той народ, які гэтай памяці не здрадзіць. Бзе гістарычнай паміць у народа адзін шлях — рабства і выміранне.

— Дайшлі да Шаўляя — там у вольнае 44-га была такая страшная калатня... Я быў паранены — тры ці раз за вайну (да гэтага два разы ў партызанскі). Пасля шпіталаў у Арэнбургу трапіў на фронт ужо пад змовае наступленне: Варшава, Гдыня... Вайну скончыў у Берліне, пра што сведчыць медаль «За ўзяцце Берліна».

— А партызанскія ўзнагароды?

— У 1942 годзе атрымаў ордэн Чырвонай Зоркі.

— Самая цікавая, што доўгі час не ведаў аб ўзнагародзе за баі пад Шаўляем. Прайшло 55 год, у 1945-м, я вярнуўся з Берліна — мне было столюкі, колькі табе.

— Пакуль я жывы, буду маліцца, я, стары атэіст закаханы! — буду прасіць Неба, каб ніколі новыя пакаленні не ведалі гэтага страхочка, гэтай вайны, гэтай бяды...

— Шчыра дзякую за гутарку. Тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

— Думаю: хто ж гэта з нашых хлопцоў-пісьменнікаў мяне разьвіравае? Каб падтрымаць жарт, пятаюся: «А многа нас?». У адказ: «Не, тацяна ПАДАЛЯК.

«ПЕРШАЯ ЧЫТАНКА» У ДЭФІЦЫЦЕ



Снежань лічыцца месцам пошуку падарункаў, а ў сваю чаргу лепшым падарункам заўсёды была кніга. Вярнянт цікавы і нібыта не складаны, здавалася б, праблема дэфіцыту тут засталася аднак у савецкіх часах.

Аднак рэаліі аказаліся іншымі. На ўласным вопыце давядлося пераканацца: знайсці добрую кнігу сёння не так проста. І асабліва кнігу для дзяцей на беларускай мове.

Пра мову «ўзгадаем» у... школе

11 годзі, сталічная «Кнігарня пісьменніка». Пакульніка амаль няма, хтосці набывае калядныя паштокі, хтосці пытаецца пра міфы Старажытнай Грэцыі. У аддзеле беларускамоўнай літаратуры — цішыня. На самым бачным месцы тут вядомае сэр'ёз «Школьнай бібліятэкі», знаёмыя ўсім «праграмныя» і адначасова класічныя творы Янкі Брыля, Эмітрака Бядулі, Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Івана Мележа, Івана Шамякіна. Паліца з кнігамі для дашкольнікаў выглядае нашмат больш ш

